

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 184 (5858)

11 жніўня 1937 г., серада

ЦАНА 10 КАП.

С Е Н Н Я У Н У М А Р Ы:

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР аб узнагародзе Герою Савецкага Саюза тт. Чкалава, Байдукова і Белякова — 1 старонка.

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР аб ходзе работы па надзяленню калгаснікаў прыватна-дзяржаўнага ўчасткам зямлі ў Заслаўскім, Уздзенскім, Менскім, Смалявіцкім, Смілавіцкім і Рэчыцкім раёнах — 1 старонка.

АРТЫКУЛЫ:

Перадавы — Прыватна-дзяржаўная зямля. Партыя і яе рэзервы («Правда») — 2 старонка.

Н. Пузінаў — Хто працуе на даследчай жывёлагадоўчай станцыі — 3 старонка.

П. Кавалёў, М. Астапенка — Аздаравіць кіраўніцтва менскай комсамольскай арганізацыі — 2 старонка.

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

Гістарычную пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б) выканаць дакладна і ў тэрмін — 1 старонка.

Балгаснікі Дзержынска ваймяць празраннем шпіёнаў-паланізатараў, якія здзеліліся пад беларускім народам — 3 старонка.

ЗА РУБЯЖОМ:

Ваенныя дзеянні ў паўночным Кітаі. На франтах у Іспаніі.

ПРЫСЯДЗІБНАЯ ЗЯМЛЯ

З пачаткам узначалення партыі, ураду і вялікаму Сталіну сутрацілі працоўныя БССР пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб аказанні дапамогі калгаснаму селянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкідніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання». У рэзалюцыях сходаў, прысвечаных апазнаўленню з гэтым, маючым важнейшае значэнне ў гісторыі Беларусі, дакументам, калгаснікі і аднаасобнікі ваймяць агіднай бану польскіх шпіёнаў, якія нанеслі велзарную шкоду беларускаму народу, і клянуцца да канца выкартаваць шпіёнаў, шкоднікаў і дыверсантаў.

Спраўнікі большавікі хутка ўзяліся за выкананне гэтай пастановы. У раздзе раёнаў зямлі ліквідаваных саўгасаў перадавалі калгасам. Лясны, алабараны шпіёнамі і шкоднікамі ў калгасу, вяртаюцца назад. Калгаснікі надзяляюцца прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі.

Спраўнікі большавікі хутка ўзяліся за выкананне гэтай пастановы. У раздзе раёнаў зямлі ліквідаваных саўгасаў перадавалі калгасам. Лясны, алабараны шпіёнамі і шкоднікамі ў калгасу, вяртаюцца назад. Калгаснікі надзяляюцца прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі.

Спраўнікі большавікі хутка ўзяліся за выкананне гэтай пастановы. У раздзе раёнаў зямлі ліквідаваных саўгасаў перадавалі калгасам. Лясны, алабараны шпіёнамі і шкоднікамі ў калгасу, вяртаюцца назад. Калгаснікі надзяляюцца прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі.

У значнай колькасці раёнаў, аднак, гэта работа разгортваецца вельмі мрудна. Сакратары многіх райкомаў і старшыні райвыканкомаў лічаць да лепшага займацца на расказах аб важнасці пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) і нічога змалю не робяць для правядзення яе ў жыццё, не разумеючы, відаць, як сваімі дзеяннямі яны льюць ваду на млыні польскіх шпіёнаў, шкоднікаў і дыверсантаў.

Учора на пасяджэнні Савета Народных Камісараў БССР старшыні райвыканкомаў расказалі аб ходзе выканання пастановы СНК і ЦК ВКП(б) і частцы надзялення калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі. На гэтым пасяджэнні высветлілася, што ў Заслаўскім раёне яшчэ ні адзін калгаснік не надзелены прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі.

Соўзнаком БССР канстатаваў, што ў Менскім, Смілавіцкім, Смалявіцкім, Уздзенскім і Рэчыцкім раёнах пастанова ўрада выконваецца вельмі мрудна, і ўказаў ім на гэта. Гэта пастанова ўрада БССР павінна паслужыць сігналам для ўсіх ас-

татніх раёнаў. Старшыні райвыканкомаў, якія непасрэдна адказваюць за ход выканання пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б), павінны зразумець, што неваротна і неадназначна ў тэрмін гэтай важнейшай дырэктывы партыі і ўрада нічога не даруе.

У раздзе раёнаў становіцца з надзяленнем калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі непаўнучальна і мяжуе прама з сабатажам. Асабліва невытлумачальна маруднасць праўдзешна ў гэтай справе ў Лепельскім раёне (сакратар РК КП(б)Б Кавалёў), дзе з 1.102 гаспадарак, надзяляючых прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі, надзелена ўсяго 186 гаспадарак, а таксама ў Брагінскім раёне (сакратар РК КП(б)Б Серзюкоў), дзе надзелена толькі 44 гаспадаркі з 584 гаспадарак, надзяляючых надзяленню.

Звядуліваючы баслопатнасць да справы надзялення калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі праўдзешна тт. Князючэка — сакратар Глуцкага РК КП(б)Б, Сморчанка — сакратар Даманавіцкага РК КП(б)Б, Фельдман — сакратар Прапойскага РК КП(б)Б, Левін — сакратар Лельчыцкага РК КП(б)Б і Леановіч — старшыня Аршанскага РВК. Гэтыя людзі нават не ведаюць, якая колькасць гаспадарак у раёнах, якімі яны кіруюць, палігале надзяленню прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі і якая колькасць гаспадарак з сучаснаму моманту ўжо надзелена. Больш чым з'яўляюць пачыно ў гэтай справе займае сакратар райкома партыі Вялічкіцкага раёна т. Рышка, які лічыць, што ў раёне, партарганізацыя яшчэ ні кіруе, надзяляючы надзяленню ўсяго толькі 4 гаспадаркі калгаснікаў. Такія асаблівасці сакратара раённай партыйнай арганізацыі аб становішчы справы ў раёне прама паказваюць.

Надзяленне калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі з'яўляецца важнейшым гаспадарчым і палітычным актам. Школьнікі, дыверсанта і шпіёны правялаў парушыць правільныя адносіны паміж асабістым і грамадскім у калгасным лаце. Паабядаючы калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі, гэтыя баніты прававалі падарваць жыццёвы ўзровень калгаснай сім'і, паабавіць калгаснікаў заходаў, атрымаваемых ім ад прыватна-дзяржаўных часткаў. Дзякуючы дапамозе ЦК ВКП(б) і асабіста таварышу Сталіну гэты хітры маней у ненавізых беларускі народ польскіх шпіёнаў выкрыт да канца. Партыя і ўрад, ускрыўшы шкодніцтва, прышлі на дапамогу беларускаму народу. Гэта дапамога павінна быць неадкладна рэалізавана. Бось чаму абсалютна непаўнучальна маруднасць у выкананні рашэнняў партыі і ўрада з боку райкомаў і райвыканкомаў. Гэту маруднасць нельга пераць. Кожны член КП(б)Б абавязан прыняць меры да таго, каб беларускае селянства поўнасьцю і ў тэрмін атрымала тую дапамогу, якую яны аказваюць СНК СССР і ЦК ВКП(б), не спыняючыся перад неабходнасцю ўбіраць з дарогі тых, хто сабаце гэтай рашэнне, хто не здолен яго выканаць.



В. П. ЧКАЛАУ.



Г. Ф. БАЙДУКОВ.



А. В. БЕЛЯКОВ.

Аб узнагародзе Герою Савецкага Саюза тт. Чкалава, Байдукова і Белякова

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР

За ажыццяўленне гераічнага ўпершыню выкананага беспасадачнага пералёту Масква—Паўночны полюс — Злучаныя Штаты Амерыкі Цэнтральны Выканаўчы Камітэт СССР пастанавіў:

1. Узнагародзіць ордэнам Чырвонай Сцяг Герою Савецкага Саюза Чкалава В. П. — камандзіра экіпажа «АНТ-25», Байдукова Г. Ф. — другога пілота, Белякова А. В. — штурмана.
2. Выдаць адначасова грашовую ўзнагароду ўдзельнікам пералёту: Чкалаву В. П., Байдукову Г. Ф. і Белякову А. В. — па 30 тысяч рублёў.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль, 9 жніўня 1937 г.

ГІСТАРЫЧНУЮ ПАСТАНОВУ СНК САЮЗА ССР І ЦК ВКП(б) ВЫКАНАЦЬ ДАКЛАДНА І У ТЭРМІН

АДНААСОБНІКІ УСТУПАЮЦЬ У КАЛГАСЫ

У калгасе Багомльскага раёна з вельмі творчым уздымам праходзіць абмеркаванне пастановы СНК Саюза ССР і ЦК ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгаснаму селянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкідніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання.

На сходы ў селісгародцы «Чырвоная зорка», Асбоскага сельсавета, пры абмеркаванні пастановы партыі і ўрада аднаасобнікі весты Гарада Пелагея Глазко тую-жа паліца заяву аб уступленні ў калгас.

У адказ на клопаты комуністычнай партыі і савецкай ўлады і асабіста прыватна-дзяржаўнага таварыша Сталіна, калгаснікі арцылі «Чырвоная зорка» абавязаліся змагацца за хутчэйшае і высокакачэснае правядзенне ўсіх сельскагаспадарчых работ.

ЖУРАУ.

РАЁННАЯ НАРАДА КАЛГАСНАГА АКТЫВА

8 жніўня ў раённым цэнтры — Хойніках — адбылася нарада брыгадэраў, загалічальна і старшын калгаснаў. На нарадзе прысутнічала 615 чалавек. Пачуццё радысці ўсіх калгаснікаў, іх блажэную аднаасобніцтва таварышу Сталіну і комуністычнай партыі выказалі ў сваіх прамовках удзельнікі нарады.

Кожны з выступаючых з вайкім удздымам зыказавае сваю падаку таварышу Сталіну за клопаты аб калгасным селянстве. Народа прайшла з вайкім удздымам. Усе яе удзельнікі абавязаліся неадкладна прыступіць да выканання гістарычнай пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б), па-большавіцку змагацца за выкрыццё і знішчэнне польскіх шпіёнаў і вынікаў іх шкодніцкай работы.

ПУГАЧ.

ЯК ІДЗЕ НАДЗЯЛЕННЕ КАЛГАСНІКАЎ ПРЫСЯДЗІБНЫМІ УЧАСТКАМІ

Ваволье ластупіўшых вестак з 40 раёнаў рэспублікі, на 10 жніўня г. г. надзелена ў гэтых раёнах да мінімальнай нормы прыватна-дзяржаўнымі часткамі 31.596 гаспадарак. Павінна быць надзелена 49.761 калгасны двар.

Закончана надзяленне прыватна-дзяржаўнымі часткамі калгасных двароў у Чырвона-асбоскім раёне, дзе 3.326 гаспадарак атрымалі 618 гектараў зямлі.

У Лёбніцкім раёне павінны быць надзелены 4.352 гаспадаркі. Зараз 3.704 гаспадарак пералазна 780 гектараў зямлі. У Старобінскім раёне з 5.529 гаспадарак атрымалі прыватна-дзяржаўныя часткі 4.875 гаспадарак, якім перадаана 819 гектараў зямлі.

Зараз зусім вядоўча непаўнучальнае аднаасобніцтва ў гэтай справе групу раёнаў. Так, напрыклад, у Смалявіцкім раёне (сакратар РК КП(б)Б Кузьмін) з 320 гаспадарак, якіх трэба было надзяліць прыватна-дзяржаўнымі часткамі, надзелена толькі 18. У Першым раёне (сакратар РК КП(б)Б Будраў) з 1.370 гаспадарак надзелена

НОВЫ КАЛГАС НА ЗЕМЛЯХ ЛІКВІДУЕМАГА СОЎГАСА

На землях ліквідуемага саўгаса «Жмураўка», Рэчыцкага раёна, арганізаваны новы калгас, у які ўступіла 19 аднаасобніцкіх гаспадарак. 9 жніўня адбыўся арганізаваны сход калгаснікаў. Сход прыняў статут сельска-гаспадарчай арцылі, выбраў старшыню калгаса і прысвоіў яму назву калгасу «Стыханаў».

Рашэннямі пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб аказанні дапамогі кал-

КАЛГАСЫ АТРЫМЛІВАЮЦЬ ЛЯСЫ

З вайкім радысцю сутрацілі калгаснікі Брычаўскага раёна пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгаснаму селянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкідніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання.

На сваіх сходах калгаснікі шчыра дзякуюць партыі і асабіста таварышу Сталіну за клопаты і дапамогу беларускаму селянству.

Калгаснікі-стаханавцы калгаса «Май», Зарубецкага сельсавета, Аўраменка па сходах заявіў:

— На нашых землях па-шкодніцку быў арганізаван саўгас «Крычаў». Нам не ларвалі павісь жыццё ў лес, прымушвалі сядзець жыта па жыту. Зараз гэтаму пастаў канец. Зямля саўгаса пераходзіць да нас. Мы атрымаем шмат лесу і сенажаі. За ўсё гэта дзякуем нашаму роднаму бацьку Сталіну.

Удзельнікі раённай нарады старшыні калгаснаў, сельсаветаў, партаргаў, брыгадэраў і загалічальна ферм у колькасці 267 чал. паслалі прывітальную тэлеграму таварышу Сталіну.

Удзельнікі нарады ўдалі на себе рад абавязкаў па хутчэйшаму правядзенню сельскагаспадарчых работ, узмоцненню пэ-волонтыярнай пільнасці і выкарчоваўнага ворагаў на роду.

Райком КП(б)Б і РВК правалі парад старшын калгаснаў Зарубецкага і Міхееўскага сельсаветаў, на якой удзельнічалі размеркаваныя зямель, маёмасці, жыллы ліквідуемага саўгаса «Крычаў».

Складзены план нарэзі прыватна-дзяржаўных часткаў калгаснікаў раёна на плошчы ў 350 гектараў. Гэта работа будзе скончана не пазней 15 жніўня. Землеўпарадкаўніцкіх выездаў у калгасы і адвозіць прыватна-дзяржаўныя часткі калгаснікам. Складзены план надзялення калгаснаў лясамі мясцовага і дзяржаўнага значэння ў колькасці 5.500 гектараў і сенажаі—1000 гектараў. Гэты план ужо вядоўча кіраўнікі калгаснаў і сельсаветаў, а таксама і калгаснікі.

Толькі адзін калгас «На валле», Ваўнаўскага сельсавета, атрымлівае больш 600 гектараў лесу. 250 гектараў лесу мясцовага значэння атрымаюць калгасы «Скра», «Пролетарскі артыл» і «Шлях сацыялізма».

ЯН. ПЛОШЧЫКАУ.

АБ ХОДЗЕ РАБОТЫ ПА НАДЗЯЛЕННУ КАЛГАСНІКАЎ ПРЫСЯДЗІБНЫМІ УЧАСТКАМІ ЗЯМЛІ У ЗАСЛАЎСКІМ, УЗДЗЕНСКІМ, МЕНСКІМ, СМАЛЯЎІЦКІМ, СМІЛАЎІЦКІМ І РЭЧЫЦКІМ РАЁНАХ

ПАСТАНОВА САВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

Заслаўшчыні павядомілі старшыню РВК аб ходзе работы па надзяленню калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі. СНК БССР адказаў, што ў Уздзенскім, Смалявіцкім, Смілавіцкім і Рэчыцкім раёнах мрудна выконваецца пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб аказанні дапамогі калгаснаму селянству БССР і аб ліквідацыі вынікаў шкідніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання» ў частцы надзялення калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі, з у Заслаўскім раёне да гэтага часу ні адзін калгаснік яшчэ не надзелены прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі.

За неадкладнага ход выканання пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб явіль старшыні Заслаўскага РВК т. Ганіну суровую вымову з папярэджаннем. Абв'язалі т. Ганіна скончыць усю работу па надзяленню калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі да 15 жніўня 1937 г.

ПРАБЫВАННЕ ГЕРОЯ СОВЕЦКАГО САЮЗА ТТ. ГРОМАВА, ЮМАШОВА І ДАНИЛІНА У ПАРЫЖЫ

МАСКВА, 10 жніўня. (ВЭТА). Учора палканы «Апошніх павядомленняў па радме» звязалася па тэлефону з Героем Савецкага Саюза тав. М. М. Грозным, які знаходзіцца разам з тт. Юмашовым і Даніліным у Парыжы.

— Перадоу прывітанне роднай Маскве, — пачаў сваю гутарку тав. Громуў. — Хутка месці, як мы пакінулі Савецкі Саюз. Усе мы вельмі засумавалі па радме. У Парыжы разлічваем прабыць некалькі дзён. Паміж 21 і 23 жніўня прыедзем у Маскву.

Учора позна вечарам, — расказаў тав. Громуў, — мы наведлі тэатр Байскай паліцы, дзе зараз гаспадуе Маскоўскі мастацкі тэатр. З хваляваннем і радзісцю мы глядзелі «Любоў Яраўну». Спектакль прайшоў з вайкім поспехам. Пасля скан-

АД'ЕЗД БАСКІХ ФУТБАЛІСТАЎ З МЕНСКА

Учора ў 22 гадзіны 40 мінут баскскія футбалісты выехалі з Менска ў Маскву. На вакзале гасцей вельмі прывіталі пра-стаўнікі партыйных, савецкіх і грамад-скіх арганізацый, работнікі Камітэта фіз-культуры і спорту пры СНК БССР і фіз-культуры і спорта горада Менска.

Участкам зямлі да 15 жніўня 1937 г. і папярэджанні яго, што ў выніку невыканання гэтага рашэння ў паказаны тэрмін т. Ганіна будзе аддан паў суду.

Наставіць на віт старшын Уздзенскага РВК т. Шульгіну, Менскага — т. Жарыну, Смілавіцкага — т. Рабатовічу, Смалявіцкага — т. Хадзьвічэгу і Рэчыцкага — т. Андрэенка мрудна рэагюваць на работу па надзяленню калгаснікаў прыватна-дзяржаўнымі часткамі зямлі і абв'язалі іх скончыць гэту работу да 15 жніўня 1937 года.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР Д. ВАЛКОВІЧ.
Кіраўніцтва спраў Савета Народных Камісараў БССР КОНИКАУ.
10 жніўня 1937 г.
г. Менск.

ПРАБЫВАННЕ ГЕРОЯ СОВЕЦКАГО САЮЗА ТТ. ГРОМАВА, ЮМАШОВА І ДАНИЛІНА У ПАРЫЖЫ

МАСКВА, 10 жніўня. (ВЭТА). Учора палканы «Апошніх павядомленняў па радме» звязалася па тэлефону з Героем Савецкага Саюза тав. М. М. Грозным, які знаходзіцца разам з тт. Юмашовым і Даніліным у Парыжы.

— Перадоу прывітанне роднай Маскве, — пачаў сваю гутарку тав. Громуў. — Хутка месці, як мы пакінулі Савецкі Саюз. Усе мы вельмі засумавалі па радме. У Парыжы разлічваем прабыць некалькі дзён. Паміж 21 і 23 жніўня прыедзем у Маскву.

Учора позна вечарам, — расказаў тав. Громуў, — мы наведлі тэатр Байскай паліцы, дзе зараз гаспадуе Маскоўскі мастацкі тэатр. З хваляваннем і радзісцю мы глядзелі «Любоў Яраўну». Спектакль прайшоў з вайкім поспехам. Пасля скан-

АД'ЕЗД БАСКІХ ФУТБАЛІСТАЎ З МЕНСКА

Учора ў 22 гадзіны 40 мінут баскскія футбалісты выехалі з Менска ў Маскву. На вакзале гасцей вельмі прывіталі пра-стаўнікі партыйных, савецкіх і грамад-скіх арганізацый, работнікі Камітэта фіз-культуры і спорту пры СНК БССР і фіз-культуры і спорта горада Менска.

За тры дні свайго прабывання ў Менску спартсмены Баскскіх зямлі і з сталіцы БССР. Яны аглядзелі Дом урада, пабывалі ў Доме Чырвонай Арміі імя Варахвалава, у Палацы піонеруў і акапрат і ў калгасе імя АДШУ, Менскага раёна.

ПУГАЧ.

КАЗІМІРАУ.

Фашыска-нацдэмаўскі вырадак у ролі настаўніка

Я працую пяць год настаўніцай у в. Хвояні. Лучыцкага сельсавета, Калаткевіцкага раёна. У нашай школе над выдаткам дырэктара аказаліся фашыст, нацыст Чырун Архіп. Карыстаючыся палітычнай саляветай раённага кіраўніцтва, гэты зайзгіты вораг народу ўжо доўгі час вядзе сваю шкодніцкую работу ў школе і акружаючых калгасах.

26 год працуе Чырун у в. Хвояні. Калгаснікі часта гавораць пра Чыруна: «Ты з доўганіскамі кулакамі нашу кроў сматкаў, але шыр табе не давалася яе больш піць». Увесь час ён трымаў песьню сувязь з кулакамі хутара «Доўгія ніжы». Чагга, яшчэ да раскулачвання, Чырун тасіў у гэтых крываўніцах, бандажах, завіваў іх да сябе. Калі адзіны раз у дом, дзе яны п'яставалі, выпадкова трапіў былік Сарока Захар, Чырун схавіў яго за каўнер і выкінуў на двор. Дзілей кулакоў ён нікому не даваў і «выхоўваў» сам у сябе на кватэры.

Дружба Чыруна з доўганіскамі кулакамі не абмяжовалася кумаўствам і вясёлым разгулам. У часе грамадзянскай вайны ён разам з імі актыўна падтрымліваў пятаўрабскую банду, амагаўся супроць чырвоных і разам з сваёй бандай забіў партызана Іванука Анікея.

У 1934 годзе ў калгасе «Беларуская вяска» раскілі адзін хлеб; там знайшлі пісьмы доўганіскаў кулакоў, і сярхі іх асяву, напісаную рукой Чыруна. Ён і зараз вядзе перапіску з бандагамі, якія ўцякалі за граніцу.

Усю сваю работу ў школе Чырун насьціміў фашыска-нацдэмаўскім духам. Актыўна вывучае нацдэмаўскую літаратуру і старанна распаўсюджае яе сярод вучняў. У гэтым жа напрамку ён вядзе сваю «выхавальную» работу.

Граматыку ворага народу Яапа Лёска Чырун бірог як знішчэны, карыстаўся яе матэрыяламі і стараўся ўсё нацдэмаўскае прычыць вучням.

Калі ў 1936 годзе ў Чыруна адбыліся дэмаўскія граматыку, ён лезаў не плакаў па ёй. Школьнікі бібліятэка да вядомага часу была пайна варажэй літаратуры. Калі інструктар Калаткевіцкага райкома партыі зрабіў частку бібліятэкі і выкінуў нацдэмаўскія кніжкі, то Чырун без ахвоты іх спісаў і сказаў: «Якая там нацдэмаўская літаратура, і што тут ёсць нацдэмаўскага. У ёй шмат ёсць і каштоўнага матэрыялу».

У школе да гэтага года не было ні аднаго партрэта правды партыі і ўрада.

Чырун не толькі заядлы нацдэм, ён актыўна праводзіць і рэлігійную работу. У сваёй кватэры трымае іконы; каб яе не знайшлі, ён у рамку наставіў партрэт, а над ілюм захаваў ікону. Чырун вядзе шкодніцкую работу па разуваўню калгасцаў і развоўню варажэю тэорыю, што «калгаснікі зараз зямлэй не п'яваіцца, яна ім карышэй не прыносіць».

Дуня АГЕЯЧЫК.



7 жніўня на пасяджэнні прэзідыума ЦВК Саюза ССР адбылося ўручэнне ордэнаў Чырвонага Сцяга пагранічнікам І. П. Трунаву і М. Я. Оучыню. НА ЗДЫМКУ (злева): чырвонаармеец І. П. Трунаў і старшы лейтэнант М. Я. Оучыню на Крэйскай плошчы па выхадзе з Крэміля. Фото Ф. Кіслова (СС).

ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

ШКОЛЫ НЕ РАМАНТУЮЦА

Летась школы Брагінскага раёна новы вучэбны год сустрэлі зусім неадрыхтаванымі. У рэзультатзе—у радзе школ была вялікая неспыхавасць. Урокаў жа мінулага года не ўлічылі ў раёне.

60 школ патрабуюць капітальнага рамонту. Распачат-жа рамонт толькі 5—10 школ, якія рамантуюць вельмі марудна.

У радзе пачатковых школ зусім не распачат ремонт, і толькі таму, што адказных за гэта няма. Загадчыкі школ выехалі на вачовую сесію. У дубенскай школе, напрыклад, не толькі не распачалі рамонт, а наадварот, замест школы расцягвалася, бо... староста няма.

Дарэмна для рамонту школ у гэтым годзе адшліўся раён 40 тысяч рублёў, але загадчыкі раёна Марозаў так размеркаваў сродкі, што ў некаторых школах (узгоўская, чамерская і інш.) не хопіць сродкаў для правядзення нават пачатковага рамонту. Работнік-жа раёна, які неспарадкам адказвае зараз за рамонт школ — Івашчанка чагга, пакуль настаўнікі прыедуць з вачовай сесіі і самі пачнуць рамонт.

Не распачата яшчэ ва ўсім раёне камплектаванне першага класа. Школы настаўнікамі поўнасьцю не забяспечаны. Больш таго: у асяроддзі настаўнікаў яшчэ ёсць класова-варажэйныя элементы. Раёна ведае, напрыклад, аб выступленнях класова-варажэйных элементаў у матрэйкай і спаржэскай школах, але мер не прымае. Ухліліся ад рамонту і ўпарадкавання школ сельсаветы і раённыя арганізацыі.

ПРОТЧАНКА.

НЕ СПЯШАЮЦА...

Не глядзячы на тое, што да пачатку вучэбнага года асталіся лічаныя дні, у мескім педучылішчы ніякай падрыхтоўкі яшчэ не пачата. Асноўнае і самае галоўнае — дабор у вучылішча працэнтаў самадэбу. Ужо, праўда, паддзена 930 заляў на беларускае аддзяленне і 60 заляў на польскае аддзяленне, але камісія па прыёму і разліку заляў яшчэ не створана. Дырэктар педучылішча Хейбен усё гэтыя рэбаты не кіруе; пагод у педучылішчы ён быўае толькі гадзіну-дзве і ніякай каарцыі не прыносіць.

Не пачата падрыхтоўка гаспадаркі педучылішча да навучальнага года. Рамонт інтэрнатаў над парозьмі зрываў. З чатырох інтэрнатаў рамантуецца толькі адзін.

Загадчык гаспадаркі член партыі Піскі ўсё яшчэ займаецца размовамі, а фактычна накіроўвае ўсю работу на асяду падрыхтоўкі да новага вучэбнага года.

— О —

БЕЗ ПАМЯШКАННЯ

У мінулым годзе вёска Валыпава, Горыцкага раёна, дэраля. Для школы не асталася нават больш-менш прыгожых памяшканняў. Далей-жа школьнага ўзросту тут налічвалася каля 140. Усе яны раней абслугоўваліся гэтай школай.

Школу робіцца ў гэтым годзе? Не глядзячы на шматлікія просьбы да старшын Горыцкага РК Барскі аб аказанні дапамогі, справа з месца не рушыцца. Да вучэбнага года школа прыходзіць без будынка. Чагва адзельны будынак для школы не можа змяшціць і трэці часткі вучняў. Прычым, гэты будынак абсалютна не прыставае для правядзення заняткаў.

Школы сельсавета яшчэ не рамантуецца. Апалам іх адна з іх не забяспечана. Такія адносіны да школ толькі на руку нашым ворагам.

ЛЯШЧЭСЬКІ, РАБІНОВІЧ, ГАНЧАРОВА, ТАМАШОЎ.

Калгаснікі Дзяржынска клеймяць прэзэрннем шпіёнаў-паланізатараў, якія здзекваліся над беларускім народам

ЯШЧЭ БОЛЬШ УМАЦУЕМ КАЛГАСЫ

Мы, старшынні калгасцаў, зараз ведаем, што нацыянальна-польскі дэжэжынскі раён быў арганізаваны на заданню польскай дэжэжынцы. Польшка шпіёны і дыверсанты, якія доўгі час дзейнічалі ў БССР і нават пралезлі ў цэнтральныя совецкія і зямельныя арганізацыі, усімі мерамі імкнуліся адарваць Совецкую Беларусь ад вялікага Саюза і зрабіць яе кааліцыяй фашыскай Польшчы.

Мы з'яўляемся свецкамі гусіных спраў фашыскай паланізатараў у былым Дзяржынскім раёне. Ворагі народу — польскія шпіёны і дыверсанты, арганізуючы для сваёй мэт нацыянальна-польскіх раён, прымушлі беларусоў гаварыць на польскай мове. Яны зарылі на беларускіх школах, у прымушэнні параніць вучняў і дзяцей на польскую мову. Такім чынам былі закрытыя беларускія школы і ператвораны ў польскія ў калгасах «Кастрычнік» і «Польскі Ленін».

Ворагі для нас арганізаваныя не талі польскія фашыскае шпіёны і дыверсанты. Дзяржынскі польскі раён быў арганізаваны па прахому заданню сваіх гаспадароў — польскіх памешчыкаў і капіталастаў, ператварылі гэты раён у глядзю для шпіёнаў.

Але гусіныя замыслы ворагаў выкрыты нашымі славянскімі чэкістамі. Шпалёныя фашыскае сабачы брудныя ашчышчаны, іх гідзкі будучы кыркачаваны з корнем. На бараньбу за канчатковае выкрыццё ворагаў мабілізавалі ўсе калгаснікі і працоўныя аднаасобнікі.

Калгаснікі і ўсе працоўныя вітаюць мерапрыемствы партыі і ўрада па ліквідацыі Дзяржынскага раёна. Мы рады, што большасць сельсаветаў далучаецца да Менскага раёна. Гэта мерапрыемства з'яўляецца рашучым у далейшым арганізацыйна-партыйным умацаванні нашых калгасоў.

ІАМАРОЎСКІ В. І. — старшыня калгаса імя Калініна, Дабрыньскага сельсавета.

ДАМІЛОВІЧ І. Ф. — старшыня калгаса «Прырада».

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БУДЗЕМ БОЛЬШ ПІЛЬНЫМІ

Мы, калгаснікі калгаса «Трыбуна Радаўска», Варажэскага сельсавета, з радзімоў вітаем пастанову ЦВК ССР і ЦК ВКП(б) аб дамаванні калгаснаму сялянству БССР і ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання.

Польскія шпіёны, дыверсанты, традыцыі, правія, нацыяналі-фашысты, карыстаючыся нашай беспаспартнасцю, пелі-малі нашкодзілі ў нашым раёне і беларускім рэспубліцы. Але ворагам народу не адмажыць калгасны лад. Мы, калгаснікі, абіраем больш яшчэ больш пільнымі.

підароў — польскіх памешчыкаў і капіталастаў, ператварылі гэты раён у глядзю для шпіёнаў.

Але гусіныя замыслы ворагаў выкрыты нашымі славянскімі чэкістамі. Шпалёныя фашыскае сабачы брудныя ашчышчаны, іх гідзкі будучы кыркачаваны з корнем. На бараньбу за канчатковае выкрыццё ворагаў мабілізавалі ўсе калгаснікі і працоўныя аднаасобнікі.

Калгаснікі і ўсе працоўныя вітаюць мерапрыемствы партыі і ўрада па ліквідацыі Дзяржынскага раёна. Мы рады, што большасць сельсаветаў далучаецца да Менскага раёна. Гэта мерапрыемства з'яўляецца рашучым у далейшым арганізацыйна-партыйным умацаванні нашых калгасоў.

ІАМАРОЎСКІ В. І. — старшыня калгаса імя Калініна, Дабрыньскага сельсавета.

ДАМІЛОВІЧ І. Ф. — старшыня калгаса «Прырада».

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

БАТРАНОЎ А. С. — старшыня калгаса «Кастрычнік», Негаральскага сельсавета.

Бяздушыя адносіны да старыкоў

(Пісьмо калгасніца)

У Старадарожскім раёне груба парушэцца рэвалюцыйная законнасць. Бось прыклад. У мяне ў 1936 годзе Шчытэўскі сельсавет незаконна забраў маемасць — яны, калдзі, 30 пудоў неадопанага абыска, гумно, хлеб і апошнюю хату. Я выконваў перад дзяржавай ўсе абавязкі. А да таго мне 68 год, а жонка май—58. Пры нас жыў яшчэ 13-гадова дачка. Але ўсё гэта не спыніла забраны маемасці.

За 23 кіламетры я пеха хадаў сем раз у раённыя арганізацыі, прасіў вярнуць маемасць. Там мая скарга добра марывалася. Нарэшце, 15 сакавіка г. г. скаргу разгледзелі на прасіўме РК. Апошні ў сваёй рашэнні запісаў: «Прапанаван Шчытэўскаму сельсавету пад пераважную адказнасць старшынні сельсавета Тышкевіча вярнуць грамадзяніну

Жуку В. І. незаконна забраную ў яго хату.

Шчытэўскі сельсавет абяцаў вярнуць хату яшчэ да 15 мая. Але гэты тэрмін даўно прайшоў, а хата не вернуца. Не дапамагі і патрабаванні райпракурора да старшынні сельса

